

УВОДЗІНЫ

Лельчицкі раён размяшчаща ў цэнтральнай частцы ўсходняга Палесся, па левы і часткова правы бок Убарці – прытока ракі Прыпяць. Цікавасць этнографаў, дыялектолагаў і фалькларыстаў да ўсходнепалескай зоны беларускай мовы з яе багатым і ў многім яшчэ загадковым мінулым агульнавядома. Але лексічныя багацці гэтай зоны і асабліва Лельчицкага раёна амаль што не засведчаны.

«Палескі дыялектны слоўнік» напісаны на лексічным матэрыяле, сабранным у Лельчицкім раёне аўтарам гэтых радкоў і часткова студэнтамі /каля 12% ад агульнай колькасці засведчаных мясцовых слоў/. У слоўніку з ліку зарэгістраваных больш за 3 000 слоў і фанетычных варыянтаў.

Адбор лексікі ажыццяўляўся на аснове дыферэнцыяльных прыкмет дыялектнага слова, а таму ў слоўнік не была ўключана лексіка, якая поўнасцю супадае ў гаворках і літаратуранай беларускай мове /ярмо, цэп, ятру́ка, панчоха, наймічка, андарак, біч, корж, чаравік, крупнік, пернік, дышаль, стог, ночвы, сусед, і інш./. З розных наддыялектных крыніц праніклі ў гаворку запазычаныя слова, якія ў мясцовых умовах дэфарміраваліся ў пзўным напрамку і набылі ў выніку гэтага дыферэнцыяльныя прыкметы /беркулёз – туберкулёз, мацыклёт – мататацикл, лісапéта – веласіпед, антобус – аўтобус, матэфон – магнітафон, радзіво – радыё, протавар – тратуар і інш./. Такія слова таксама звычайна не ўключаліся ў слоўнік. Па-за межамі слоўніка засталіся шматлікія засведчаныя ў гаворках устойлівые выразы, фразеалагічныя звароты, у складзе якіх апорныя слова пры ўмове іх свабоднага ўжывання не маюць прынятых дыферэнцыяльных прыкмет /хвáціць мáку на насéньне, а лóдзей на весéлье; далéко лежа́ло – мало грэ́ло; смер্চь да родзíны не гледзя́ць нікай годзíны; хто прожывé ў горосі, а хто ў оўсé; се́й на бобах; даць дуба; мух поўны нос; не дай бог два разы жéніца й два разы се́ліца і інш./.

Сярод таких выразаў шмат агульнанарадных. Яны вядомы на ўсей тэрыторыі рэспублікі і за яе межамі. У гаворках Лельчицкага раёна засведчаны разнастайныя варыянты агульнанарадных фразеалагічных адзінак /колка гостры на головé; не лові вороняк; рэштотам воду носіць; лішне вода й млын ломае; з свого мозоля; я зо свога Хому, дзе хоч озъму, а ты свою Марынку – водзі по рынку; на пальцах ходзіць і інш./, а таксама ўстойлівые, фразеалагічныя выразы, якія ўзніклі рознымі способамі на сваёй дыялектнай лексічнай базе і ўжываюцца, відаць, у межах усходнепалескай зоны беларускай мовы /хай чэловéк постол, а цегні его за стол; прылеціць сітка – не трэбо світка; пуйці на козлы; рукі зайшли ў пазурэ; як не будзе пахці, так не будзе воніць; крышки з бацько здубіў і інш./.

З таких выразаў прыказкі і прымаўкі ўключаны ў слоўнік як звычайнія цытаты з мовы жыхароў раёна для падмацавання лексічнага значэння рэестравых слоў.

У складі слоўніка ўвайшлі мясцовыя слова з дыферэнцыяльнымі прыкметамі, г.з.н. такія слова, якія ў большай ці меншай ступені адлюстроўваюць рэгіянальныя асаблівасці гаворак і ў сувязі з гэтым адрозніваюцца ад літаратурных адпаведнікаў *a/* каранёвой марфемай /блóшчыца – клоп, жэўж – верабей, веселец – журавель, в'яліца – сухастой, в'язы – жылы, дубчык – гаплік, *b/* фанемным складам /гóстры – востры, буях – буяк, брушніца – брушніца, глыбко – глыбока/, *v/* марфалагічнай структурай /веснáны – вясенні, дрэнчывы – дрэнны, гліны – гліняны, даўнішні – даўні, вішнік – вішняк, буракові – бурачны /; *e/* пастаноўкай націску не на адным і тым жа складзе /спéваць – спяваць, другі – другі /; *d/* граматычным значэннем роду /буцел – бутля, кілометра – кілометр /; *el/* лексічным значэннем /цалкам ці часткова/ пры адолькавым фанемным складзе /від – твар; ягода – 1.ягада; 2.шчака; квас – 1.квас; 2.кампот/.

Большую частку слоўніка складаюць мясцовыя традыцыйныя дыялектызмы і даўнія ўсходнепалескія рэгіяналізмы. Гэта такія, напрыклад, слова, як брошэнь – стрыечны брат, рáло – саха, віш – атава, вужоўкі – ядавітыя грыбы, мач – вілы, наглы – вялікі, потаўшы – крышані, поўрэ – вырай, шылёг – лаза, явар – таполя/. У слоўнік уключана частка мясцовай аномастыкі /мікратапонімы, некаторыя антрапонімы/, а таксама засведчаныя мясцовыя новыя слова /драпачы – культыватар, драцік – электрык/, якія ўзніклі ў выніку сацыяльна-еканамічных пераўтварэнняў і росту культуры на Палессі пасля Каstryчніка.

Лексікаграфічная інтэрпрэтацыя мясцовага лексічнага матэрыялу, засведчанага ў гаворках Лельчицкага раёна, ажыццяўлялася ў слоўніку ў адпаведнасці з агульнаўпрынятymі патрабаваннямі да слоўнікаў такога тыпу. Дадатковага тлумачэння патрабуюць толькі некаторыя пытанні, якія па-рознаму вырашаюцца ў лексікаграфічнай практицы:

a/ У реестры пададзены дыялектныя слова ў транскрыпцыі, якія адлюстроўваюць іх гучанне ў межах магчымасці беларускай графікі, напрыклад:

СОЎЯК м. 1. Падасінавік. То я толькі й беру соўяка й грыба, а восьенью – зеленіцы. Ліпляны. 2. Ядомы грыбы, апрача баравіка. Рэшоцкі, моховікі, маслюкі – это ўсе соўякі. Што ты набрала? – Рэшоцкую, маслюкоў, моховікоў. Тонеж. 3. Мухамор. Етыя соўякі е красные ё белые, іх не беруць. Тонеж.

b/ Фанетычныя варыянты слова змешчаны ў адным слоўнікавым артыкуле напрыклад:

ВІДОЎЖЫЦЬ і ВУДОЎЖЫЦЬ зак. Выцягнуць. Ліса відоўжыць шыю, понюхает – і чэловéка почуе. Падварак. Ужэ ногі можно вудоўжыць, а то соўсім позаклякалі. Лельчицы.

v/ Словы з эмаянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай суправаджаюцца паметай «экспр.», напрыклад:

ПУСТОЛЬГА ж., экспр. Нядбайні чалавек, гультай. Пустольга ты, труцень! Як толькі жонка з тобою жыве! Астражанка.

г/ Лексічнае значэнне батанічных тэрмінаў звычайна тлумачыцца шляхам падбору літаратурных адпаведнікаў /плошнік – аер, бобоўнік – капытнік, соўнях – сланечнік, лепеха – плыўунец, зайчыкоў шчавер – кісліца, дзерэўянка – святаяннік, качалка – рагоз/. У асобных выпадках тлумачэнне такіх тэрмінаў абмежавана з-за адсутнасці патрэбнай інфармацыі тым, што ў ілюстрацыі частцы слоўніка або ў той яго частцы, дзе падаецца лексічнае значэнне слова, адзначаны толькі некаторыя выяўленыя прыкметы адпаведных дрэў ці травяністых раслін, напрыклад:

ЦІПЕЦ м. Кусцістая нярэзкая трава. От вкусіу ціпец чисто. Той его добрэ вусосе, хто ўмее строіць косу. Ліпляны.

СТОНОЎНІК м. Травяністая расліна. У стоноўніку кругом лістка зубчыкі, росце по порослях. Его параць і п'юць от жывота. Ліпляны.

д/ Кантэкстуальная, фразеалагічныя значэнні пададзены ў слоўніку побач з іншымі значэннямі мясцовага слова; выразы, у якіх рэалізующа кантэкстуальная значэнні, падкрэслены, напрыклад:

КОЗЛЫ мн. 1. Сталюга. Пустаўлім козлы да рэжэм полено удвох. Тонеж. 2. Расці з раздваеннем стаяка на вялікія сукі. Ета сосна пуйшла на козлы. Тонеж. 3. Раздвоены стаяк. На козлох помешчаеца лежак боком. Маркоўская.

е/ Тэксты, цытаты з мовы жыхароў Лельчицкага раёна запісаны спрошчанай транскрыпцыяй, у якой выкарыстаны сродкі беларускай графікі. Гэтыя сродкі дазволілі адлюстраваць фанетычныя асаблівасці лельчицкіх гаворак: оканне /рогач – дышаль у возе для валоў, рогожа – рагоз/; лабіялізацыю галоснага гука «ы» /вугледка – люстэрка, вуворот – выварацень/; ужыванне ўказальні-асабовага займенніка 3-яй асобы з прыстаўным «в» /вон – ён/; спалучэнне «губны + л» у 1-ай асобе адзіночнага ліку і 3-яй асобе множнага ліку дзеясловаў другога спражэння з асновай на губны /кормлю – кормляць, сплю – спляць/ і інш.

ж/ У транскрыбованым запісе мясцовых матэрыялаў мяккасць зычных абазначана знакам «ъ» у сярэдзіне слова перад цвёрдым зычным /бульбашка – бурбалка, бусько – бусел/ і на канцы слова /горбыль – аполак, лапоцень – свердзел/; пазіцыйная мяккасць зычных не адзначана /краснюк – падасінавік, есцека – ёсць/.

Прызначаецца слоўнік як даведнік па дыялектнай лексіцы ўсходнепалескіх гаворак беларускай мовы для даследчыкаў-лінгвістau, выкладчыкаў-філолагаў, студэнтаў філаграфічных факультэтаў, настаўнікаў і ўсіх, хто цікавіцца скарбамі жывой народнай мовы.